

Спойнілася 65 гадоў з дня нараджэння народнага пісьменніка БССР Івана Мележа

П. ПАНЧАНКА

А на Палессі ёсё нядробна:
Цяжкая спадчына вякоў,
Цяжкія руки хлебаробаў,
Цяжкія сны палешкую.
Якую трэба мець
адданасць
І сэрца сынаў, каб так
Любіць палескі край
туманы
І маці бедны андрак.
Якую мужнасць мець
патрэбна,
Каб хуткасці наперакор
Уваскрасіць і воблік
зрэбны
Сяла,
І воблік даўніх зор.
Нас бе па сэрцах
паскарэнне,
Спакающа прастора, час.
А матынай зямлі карэні
Ніколі не адпусціць нас.
Хвалююча падабенства
Старонкі Мележа крані —
І з небыція, з майго
маленства

Мае ўзнікнуць Курані.
І час імківа незваротны
Мастак ізоў вяртае нам,
І ажывае ўладна
роднасць,
Хоць я з мясцін інакіх
сам.
Пад навальнічны подых
рэзкі
Я пад буслянкаю стаю
І ў ціхай вёсачы палескай
Сябе малога пазнаю.
І, навальніца абмыты,
Па сцежы, як па паяску,
Іду па лузе аксамітн
Ля выспаў белага пяску.
Развеяўся настрой паганы,
Каліны зноў цвітуць мае.
І свеціць мне ўсмешка
Ганы,

Любоў яе і боль яе.
Зямля бацькоўская,
святая.
Так, гэта мы. Увесы
народ...
Мне ў сэрца бусел залатая
З трыковых прыпяцкіх
балот.

«Для гэтага чалавека з
яго мужним, матутным у
свой праудзівасці талентам
заўсёды было юласціва глы-
бокое ўсведамленне адказ-
насці перад чытаем і лі-
таратурой, перад часам і сва-
ім народам».

Д. БУГАЕУ.

У ЧАКАННІ ЦІКАВАЙ СУСТРЭЧЫ...

Закончыліся непаўторныя студэнцкія канікулы, пары цікавых сустрэч, паходаў і экспкурсій. У кожнага з нас яны былі свае, незабытныя. Але найболей чакаем мы, студэнты груп БР-21, БР-22, сустрэч з мележаўскімі мясцінамі, з тымі людзьмі, якія былі некалі такімі дарагімі і бізкімі народнаму пісьменніку Беларусі. Вось ужо месяц як мы пера-
чытываем занава книгу гэтага аўтара, па-новому пера-
жывам сустрэчу з яго ге-
роем, любімым прыгаюс-
цю палескіх краявідаў, якія паўсталі перад намі са ста-
ронак мележаўскіх твораў,
асабіў яго трэціх. Пра-
ду кажуць: каб зразумець
пісьменніка, трэба наведаць
яго Радзіму, тая мясціна,
дзе ён узрас, «дзе чую цеп-
льно матыніх рук і маты-
нага сэрца, куток яго ма-
ленства». Таму, калі кура-
тары нашых груп пропанава-
лі нам наведаць радзіму І.
Мележа з нагоды яго 65-га
дні юбілею, мы згадалі-
ся з вялікай ахвотай, тым
больш, што гэта сустрэча
абязыкала ў супраўднае
мележаўскую святыню.

Мы добра разумеем, што
гэта будзе сустрэча не толь-
кі з замлій Мележа, але і
з тымі мясцінамі, якія зной-
шлі сваё пастычнае ўвасаб-
лені ў яго «Палескай хро-
ніцы».

Хіба не цікава будзе ўба-
чыць сваімі вачамі ту ца-
гельню, дзе біўся Васіль з
Яўхімам за лепши кавалак
замлі, ту ці, з чым здзялі-
ся вялікай ахвотай, тым
больш, што гэта сустрэча
абязыкала ў супраўднае
мележаўскую святыню.

Палескія замлія ёсць святы
шануемыя сваімі пісьменні-
камі, якія ўзраслі з пісьмен-
нікамі за тую любоў, якую
вы відносіце да яго.

Мы спадзяймаміся на сустрэ-
чы і з замлімі пісьменні-
камі, людзьмі, якія паслужылі
прататыпамі яго літаратур-

ы. Бурліць цікавае студэнц-
кае жыццё, але мы жывем
чаканнем таго дня, калі кожны
з нас па-новому зможа
зразумець і адчуць, што
значыла палескія замлі ў
жыцці і творчасці І. Мележа,
што павінна значыць яна
у творчым ліссе будучых на-
стаяўнікаў, шчырых прыхіль-
нікаў таленту Мележа, прапа-
гандыстаў роднай літара-
туры.

А. КАВАЛЕНКА,
А. ШЭВЕЛЕВА,

студэнты 2-га курса
аддзялення беларускай і
рускай мовы і літаратуры.



ВЯЛІКІ ДАР НАШЧАДКАМ

Заўсёды з хваляваннем дзе на балоце». І наогул усё тут бачылася скрэз прызму рамана І. Мележа.

Потым, калі расказала аб гэтай паездцы Івану Паўлавічу, убачыла, як ён ажыўіця, калі пачуў дарааге для яго імя — Нічыпар Бельскі. Гэта чалавек пісьменнік памятаў з тae даўнія пары, калі Бельскі дапамог маладому творнага падзеі разгрнуліся пе-
рад намі, абы якіх складаных чалавечых лёсах мы даведа-
ліся, якія чудоўныя пейзажы-
ныя і бытавыя замалёўкі ўбачылі Цімагла я тады ўявіць, што праз сеан гадоў сустрэнуся з аўтарам рамана — Іванам Мележам, пе-
сніром палескага краю, чалавекам вялікай душы.

Неяк у сваёй аўтабіографіі ён адзначыў: «Есць у кожнага свой мілі сэрцу ку-
ток, які з бегам гадоў не толькі не цымееў у памяці, а становіцца як бы яснечышы, даражжышы... Куток гэты —
тая хата, дзе мы вучыліся хадзіць, дзе чулі цеплыню матыніх рук і матынага сэрца, куток нашага мален-
ства». Гэта сказана пра род-
нае Палессе, родную Гомель-
шчыну. Тут Іван Мележ рабіў першыя самастойныя кро-
кі ў жыццё, тут стаўе, набі-
раў сілу як пісьменнік. Тут нарадзілася задумы яго трылогії «Палескай хронікі», за якую ў 1972 годзе яму была прысуджана Ленінская прэ-
мія.

Калі я працавала над кан-
дыдайкай дысертацыйнай, вель-
мі захапалася пабываць у вёслы Глінішча, дзе нара-
дзіўся Іван Мележ, — гля-
нуць на тэя самія Курані, што адлюстраваны ў яго кні-
гах, убачыць, якія яны ця-
пер, пазнамішаць з тымі, што
закладвалі асновы новага жыцця, хто паслуўнікі прата-
пітамі літаратурных герояў пісьменніка, а таксама з сучаснымі працаўнікамі гэтых мясцін.

І вось паказалася гэтая вёска, густая зеляніна яе са-
дова, паліяшчына хаты, кало-
дзежныя «жураўлі» калі іх.
Міжволна падумалася: вось ён, запеў да рамана «Лю-

бітва» ў шырокім са-
значэнні, што ў шырокім
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў шырокім і прости, таму што ў прыватным
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў якім разе не адмалюе за-
дач тэпызациі, бачання невя-
лікай палескай вёскі Курані ў сувязі з вялікімі спрэвамі
ў шырокім і прости, таму што ў прыватном
заўважае агульнасць мэт і
заданняў народ-творцы, гаспадара свайгі зямлі. Такая жыццёвая дакладнасць ні ў

НА ГЭТЫМ тыдні ў панян-
дзелак сплюнілася 50 га-
доў кандыдату эканаміч-
ных навук, дацэнту кафедры
палітэканоміі Тамары Аляксан-
драўне Мальгіна. Яе жыццё-
шыля яркі прыклад плённай
творчай працы на карысць на-
шай сацыялістичнай Радыі.

Т. А. Мальгіна нарадзілася ў г. Нервінскія Чыцінскай воб-
ласці ў сям'і венаканслаужачага.
Па заканчэнні сяродні школы вучылася на эканамічным
факультэце Ленінградскага
дзяржаўнага ўніверсітэта, дзе
набыла специяльнасць экана-
міста, выкладчыка палітычнай
еканоміі. Першыя дзесяць гадоў яе
працоўнай дзесяціны былі звязаны з Беларускім на-
вуковы-даследчым інстытутам
ясноўскай гаспадаркі.

На кафедры палітэканоміі нашай ВНУ Тамара Аляксан-
драўне працуе з верасня 1968
года. Яна прыйшла шлях ад
асістэнта да вядучага дацэнта
кафедры. У 1981 годзе пасля-
хова абароніла дысертацыю і
стала кандыдатам эканамічных
навук. Вучоная плённа правод-
зіла наўку ўніверсітэтам
на праблеме рацыянальнага
выкарыстання вольнага часу ў
сацыялістичным грамадстве.
Ей належыць 27 друкаваных
работ, у рэспубліканскім вы-
давецтве выдадзена яе мана-
графія.

Т. А. Мальгіна пасляхова
займаеца вучебна-метадич-
най работай, на кафедры кі-



Наши юбіляры

член бюро секты эканомікі і
кіравання наўку-метадычнага
савета пры абласні ар-
ганізацыі таварыства «Веды»,
адказная за правядзенне гра-
мадска-палітычнай практикі
студэнтў геаграфічнага факуль-
тета.

Тамара Аляксандраўна —
страсны прапагандыст марк-
сісцка-ленінскай эканамічнай
тэорыі. Яе лекцыі і выступле-
ні ўперад студэнтамі, пра-
пагандысты, працоўнымі го-
рада і вобласці назіменна вы-
клікаюць вялікую цікавасць і
адарэнне слухачоў.

Характэрная рыса юбіляра —
творчы падход да спра-
вы. Любую работу яна імкні-
ца выкананы як мага лепш і
найблізшэфектыўней.

У свой юбіль Т. А. Маль-
гіна поўная сіл, энергіі і твор-
чых планаў. Нехай жа эздэй-
ніца ўсе яе задумы і мари!

Жадаем Тамары Аляксандраў-
не новых поспехаў на ўсіх
голіах яе шматтраннага дзе-
нінскага, бадзёрасці, моцнага
здароўя і вялікага асабістага
шчасця!

У. БОНДАРАУ,
загадчык кафедры
палітэканоміі.

Н. ПУХАВА,
дацэнт кафедры,
старшыня прафбюро кафедры
грамадскіх наўку.

руе секты палітэканоміі ка-
пітальному. Усе формы вучеб-
ных заняткаў праводзіць на
высокім узроўні, жыво, ціка-
ва, з прыміненнем вучебнага
тэлебачанія і іншых метадаў
актыўізацыі пазнавальнай
дзейнасці студэнтаў.

З 1964 года Т. А. Мальгіна —
у радах КПСС. Увесі гэты
час яна актыўна займаеца
грамадскай, палітычнай-выхаваў-
чай работай. Была членам Го-
мельскага аблкома ЛКСМБ, па-
заштатным лектаром ЦК
ЛКСМБ. Цяпер Тамара Аляксан-
драўна — пазаштатны лек-
тар аблкома КПБ, лектар абл-
асных курсаў партыйна-гас-
падарчага актыўа, кіраўнік секты
семінара пропагандыстыў
пры Цэнтральным РК КПБ,



СЕННЯ ў жыцці дацэнта
кафедры АМАЭІ На-
дзежды Васільевны Аў-
чунікавай знамяная да-
та: ёй славіеца 50 гадоў з
дня нараджэння.

Н. В. Аўчунікава нарадзі-
лася ў горадзе Новакузнецку
у сям'і рабочых. Набывала аду-
кацыю ў Кузнецкім планава-
еканамічным тэхнікуме і Мас-
коўскім інстытуце народнай
гаспадаркі імя Г. В. Пляханава.

Позні час працеваў ў лабараторыі
еканоміка-матэ-
матычных даследаваніяў Нова-
сібірскага дзяржаўнікверсітэта,
затым — у Інстытуце эканомі-
кі і арганізацыі прымесловай
вітчызны СААН ССР.

У 1968 годзе Н. В. Аўчун-
ікава паступіла ў аспіранту-

ру, у 1974 г. — абароніла кан-
дыдацкую дысертацыю.

У нашым універсітэце На-
дзежда Васільевна працуе з
1977 года.

З самага пачатку свайго на-
вуков-педагагічнага дзесяціні
Н. В. Аўчунікава імкніца ў
поўнай меры авалодзіць май-
стэрствам лектара-выхавчыка.
На занятках яна выкарыстоў-
вае наўважную дасыгненію на-
вукі і тэхнікі, перадавога во-
пуль, пасляхова ві-
ту, пасляхова работай студэнтаў. Ак-
тыўна займаеца наўвуковымі
распрацоўкамі і з'яўляеца
наўвуковымі кіраўнікомі студэн-
тага наўвуковы-вітчызны ат-
рада. Ёй напісаны 25 наўвуковых
і метадычных работ.

З першага года працы ў
ГДУ Надзежда Васільевна за-
вяжала павагу і аўтарытэт са-
род выкладчыкаў, супрацоўні-
каў і студэнтаў.

З выпадку паўвекавага юбі-
лею вучоны і выкладчыкі, су-
працоўнікі і студэнты экана-
мічнага факультэта горача ві-
нушкоў Надзежду Васільевну
Аўчунікаву і шчыра жадаюць
ёй заўжды заставаца маладой
душой і сэрцем, новых
творчых поспехаў у працы!

У. АРЭШЧАНКА,
дэкан эканамічнага
факультэта, прафесар.

Т. КАРПЕЙ,
сакратар партбюро
факультэта.

СПОРТ

НА СТУДЭНЦКАЙ СПАРТАКІЯДЗЕ

У час зімовых канікул у Мін-
ску адбылася студэнцкая спар-
такіядзя спартклуба ВНУ Бе-
ларусь. Наш універсітэт выста-
ляў каманды па 9 відах спорту.
Пра выступленні некаторых з
іх расказываеца на гэтай ста-
ронцы.

ТРОХРАЗОВАЯ ЧЭМПІЁНКА

У насінні спорту ў спабор-
ніцтвах па плаванню дабілася ла-
барантка кафедры фізічнага ві-
тання Ірина Шаўчукіна. Яна заваявала

выйшыць ўнізгароды на дыстан-
цыях 100 і 200 м спосабам «брас»
і ўнесла значны ўклад у перамогу
квартэта ГДУ ў камбінаванай эста-
фете 4×100 м. Жаночая каманда
нашага універсітэта выйграла так-
сама аналагічную эстафету воль-
ным стылем і была другой у эста-
фете 4×200 м плавання такім же
спосабам.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

Нягледзячы на добрае выступле-
нне жаночай каманды ў агуль-
ных зімовых канікулах

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

Нягледзячы на добрае выступле-
нне жаночай каманды ў агуль-
ных зімовых канікулах

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі фы-
зічнага факультэта фізічнага ві-
тання Петр Мар-
качэўскі. Ён узяўся на другую
прыступку п'едэсталу гонару па-
слі фінальных заплывуў на 100 м
і спіне і заваяваў бронзавыя
жetonы ў плаванні вольным сты-
лем на дыстанцыях 100 і 200 м.

На прышоўных спаборніцтвах
добра выступіў першакурскі